

А. Бабарэка

## Поэма „Сымон Музыка“ Якуба Коласа.

### I

...Бо і ў тэй цішы заклятай  
Ёсьць і голас і свой твар,  
Рознастайны і багаты,  
Поўны музыкі і чар.

*Я. Колас—. Сымон Музыка».*

Развіцьцё беларускай поэзіі, пачынаючы ад 19-га сталецьця, спраўляе ўжо трэці круг сваёй гісторыі, круг, звязаны з Кастрычнікам на Беларусі.

Першы круг, што вызначаецца іменінямі шляхецкіх пісьменьнікаў—Баршчэўскага, Рыпінскага, Чачота... і самага яскравага з іх Дуніна-Марцынкевіча,—характэрны сваёю накіраванасцю да „асьветніцтва“. Спалячаная беларуская шляхта часу названых пісьменьнікаў, прымушаная ходам гісторыі аглянуцца наўкола сябе, каб знайсці апору сабе, вылучае з свайго стану лібэральных у сваім часе пісьменьнікаў. Праз гэтых пісьменьнікаў літаратура на Беларусі становіцца на службу шляхецкім інтарэсам, якія і падказваюць ёй кірунак, а разам з культурным уздоўнем часу і яе „асьветніцкі“ характар. У съвет зьяўляюцца літаратурныя творы, пісаныя ў польскай, польскай і беларускай мовах разам і ў аднэй беларускай, якія адрасуюцца ня толькі да шляхты, але і да „простага люду“, да „музыка“ з мэтай яго асьветы. Выпрацоўваюцца дзеля гэтага адпаведныя літаратурныя формы вершаваных аповесцяў, комэдый, навучальных вершаў. Развіваецца стыль зваротаў да „простага люду“ ў мове „музыцкай“, штодзеннай, зваротаў да шляхты, развіваецца стыль „саладчавых“ і „съмешных“ вершаваных казаньняў... Усё гэта, часта ня ў меру, перасыпаецца народнымі песнінямі, прыказкамі, анэктотамі... Але літаратура, прасякнутая асьветніцкімі тэндэнцыямі і разрываючыся супярэчнасцямі між ідэяй і формай, не змагла ў гэnym часе даць каштоўных твораў па шырэйні й глыбіні іх выяўлення жыцця, а таксама й па сіле творчамастацкай. Творы, што засталіся ад гэтага часу ў спадчыну й нам, значны толькі як факты, што самым сваім зъяўленьнем у съвет паказалі на існаванье народу, які мае сваю мову і сваю вусную творчасць, ад якіх можа з часам вырасці й сапраўды Мастацкае Слова, слова новае, прасякнутае й новай ідэяй, што съпелілася ўжо і ў гэны час у нетрах беларускіх працоўных мас пад карою нацыянальнай і соцыяльной няводы. Гэты голас „цишы“ ў выбіваецца на съвет у другім крузе гісторыі беларускай поэзіі.

Дэ́зверы другога кругу адчыняюцца моцным голасам Ф. Багушэвіча, выхадца таксама з шляхты, а такога, што канчаткова звязвае свае інтарэсы з інтарэсамі народа (разумеючы пад гэтым сялянства і яго інтэлігенцыю) і ня робіць ужо размежаваныя, як яго папярэднікі, між сабою, як поэтам, і селянінам, усъвядомленым соцыяльна і

нацыянальна. Ф. Багушэвіч пачынае адраджэнскі круг у гісторыі беларускай літаратуры і грамадзкасці, характэрны сваёю накірованасцю да ўсебаковага самавызначэння Беларусі. Завяршэнне гэтага кругу адбываецца ўжо ў нашу эпоху, эпоху рэволюцыйную, поруч з нараджэннем і разьвіваньнем трэцяга кругу з яго накірованасцю да соцыялістычнага будаўніцтва.

Сярод іншых кругоў—адраджэнскі самы багаты і рознастайны, які здолеў выяўіць вялікія творча-мастацкія магчымасці, што тояцца ў нетрах беларускіх працоўных масаў, і даў такія літаратурна-мастацкія дары, якія ніколі не забудуцца працоўнымі калісь „забранага краю“. Адраджэнскі круг вызначаецца такім іменінамі, як Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Алесь Гарун, Зымітрок Бядуля, якія самавызначыліся ў беларускай літаратуры, як поэты-мастакі, а таксама цэлай пляядай драбнейшых поэтаў і пісьменнікаў, часамі самабытных, а часамі подгласкаў волатаў адраджэнскага мастацкага слова. У гэтым кругзе з'яўваліся ў адзін голас адраджэння самая рознастайныя галасы, якія йшлі і ад сялянства, і ад работніцтва, і ад інтэлігенцыі нацыянальна ўсьвядомленых. Літаратура ў гэты час і слуга адраджэння і слуга красы і хараства беларускага. Мастацкім словам адраджэнцы карыстаюцца ня толькі для абуджэння нацыянальнай і сацыяльнай съвядомасці ў працоўных масах Беларусі, гэтым словам яны самавызначаюцца наогул у мастацтве. Яны самі твораць гэта слова, як слова, што мае каштоўнасць культурна-мастацкую, а ня толькі нацыянальна-сацыяльную. Яны твораць падмурак для такога слова, што мела-б значэнне ня вузка нацыянальнае або соцыяльна-групавое, але й агульна-людзкае. Яны пракладаюць шлях да слова такога, што з'явілася-б новым скарбам у агульнолюдзкай культурна-мастацкай скарбніцы. Словам, адраджэнскі круг—гэта выяўленыне магутнасці творчага духу беларускіх працоўных мас у іх змаганьні за сваё нацыянальна-сацыяльнае вызваленьне, у іх змаганьні за культурна-мастацкае самавызначэнне і месца сярод іншых культурных народаў сьвету.

Пры ўсім адзінстве гэтага кругу па сваёй асноўнай ідэі і імкненію да адраджэння, у ім з'яўлячаецца, часта, праўда, толькі ўстане зараджэння, надзвычайнае багацце рознастайнасцяў, з якімі ня можа зраўняцца ні адзін з рэшты кругоў, нават і наш рэволюцыйны з яго шматлічнасцю поэтаў і пісьменнікаў. Тут знаходзім пачатак і мастацкай прозы (Каганец, Цётка, Ядвігін Ш., Т. Гушча, Жывіца і інш.), і драмы і комэдыі. Тут, у лірычнай поэзіі адасабляюцца самая рознастайныя віды, удасканальваеца самы верш, поэтычная мова, вызначаюцца шляхі далейшага разьвіцця беларускай літаратуры, нараджаеца поэтыка, крытэрыі мастацкага, выяўляюцца самая рознастайныя тэндэнцыі ў імкненіях да мастацкіх формаў—ад народнай песні—да апошняга слова сымболістычнай школы. Словам, адраджанізм закладае моцную аснову і вызначае магчымасці для далейшага разьвіцця беларускай літаратуры. Усё гэта чакае сваіх даследчыкаў і літаратурных ацэнак. Усё гэта чакае разьвіцця ў школы і кірункі мастацкія.

Ціша для другіх ня ціша ў сабе, а галасы і галасы рознастайныя і багатыя. Адраджэнцы ўмелі чуць гэтыя галасы і іх выяўляць сваім мастацкім словам. Так, Янка Купала сваёю творчасцю выяўляе сьвету веліч і магутнасць голасу імкненіяў і волі, якія жылі ў беларускіх працоўных масах пад карою цішы. Так, Якуб Колас сваімі творамі выяўляе багацце эмоцыйнае, якое тоіцца ўнутры гэтих самых мас. Так, М. Багдановіч выяўляе багацце і здольнасці разумо-

выя. Іншыя страны выяўляюцца іншымі поэтамі—часам, праўда, без належнага мастацкага аформавання. Так стварылася літаратурна-мастацкае лüstстра для жыцьця беларускіх працоўных мас. І „песьнямі зрабіліся страшэнныя стогны пакуты”, як кажа поэта З. Бядуля.

## II

А як песьня панясецца.  
Колькі ў песьні тэй нуды.  
Уцякаў-бы, бег, здаецца,  
Сам ня ведаеш куды.

Я. Колас.

Такім было і жыцьцё. Усе сілы і энэргія йдуць на змаганьне за голае існаваньне. Зусім не застаецца часу, каб любавацца красою съвету, каб падумаць аб tym, як зрабіць жыцьцё прыгажэйшым. Абы-б мець кусок хлеба чорнага, а не канечна белага, бо пагнаўшыся за белым можаш застасца і бяз ніякага. Такі быў парадак у жыцьці. І чалавек ад рання да позняга вечару працуе-змагаецца. Міма волі яго кідаюцца яму ў вочы ў часы гэтай працы прыгожасці і багацьці прыроды, якія абуджаюць у ім думку ці праўдзівей няяснае пачуцьцё аб tym, што гэтых багацьцяў можа хапіць усім людзям і што жыць можна-б і іншай, вальней і прыгажэй, чым жыве чалавек, прасьевету ніколі ня ба-чачы. Але ў съвеце ўсё ўжо размяркована, усё распарадкавана і кожнаму вызначана яго месца, у кожнага свая доля. Дык як тут было не зъявіцца смутку. Як стрымацца, каб жаль і тугу сваю ня пусьціць у съвет песьняю. і нясецца песьня нудная, песьня сумная... Хто яе пачуе, хто зразумее... Пра гэта ня думаецца. Выказаў жаль свой і—лягчэй робіцца на сэрцы. А там мо’ толькі адны пушчы ды гай і слу-хаюць яго песьні-жальбы аб tym, чаму гэта „просты чалавек“ абавязко-ва павінен здавальняцца tym, што ёсьць, чаму яму скарачца перад абы якою доляю, калі можна было-б мець і лепшую і прыгажэйшую за яго „залатыя рукі“, якая-б задаволіла ня толькі матэрыяльныя патрэбы, але і духоўныя (формальныя), якая-б давала ня толькі радасці ад куска хлеба, але і асалоду жыцьця прыгожага.

Імчыцца песьня ў съвет, што ад яе „уцякаў-бы й бег, здаецца, сам ня ведаочы куды“. Песьня-ж гэта—само жыцьцё, сама доля пра-цоўных сялян. Якуб Колас сваёй чуткаю душою адчуў гэту песь-ню-жыцьцё, ня ціхай цішы, і ўзбунтаваўся сваімі творамі супроць съвя-домасці, што „такая ўжо доля“ бедняка, супроць зъмірэння з tym, што ёсьць, супроць цярплівасці і цягненія ярма нявольніцтва і бяспраўнасці працоўнага ва ўмовах існуючага (да рэволюцыі) парадку. Але гэта бунт пачуцьця, гэта бунт чулай і мяккай душы. Гэта голас цішы задумнай і засмучонай. Самым моцным выражэннем яго ў слове і ёсьць поэма „Сымон Музыка“. / Гэрай гэтай поэмы, Сымон,—гэта жывая постаць таго, што выражана ў адным з ранніх вершаў Коласа словамі „уцякаў-бы. бег, здаецца, сам ня ведаеш куды“ ад гукаў нуд-най песьні, песьні беларускай вёскі. А песьня гэта—само жыцьцё. Сымон змалку сваёй чуткаю душою перажыў гэту песьню і вынес яе на сваіх плясох, будучы выгнаным з хаты, дзе панавала беднасць. У жыцьці ён чуе яе яшчэ ня раз, і кожны раз ад яе „уцякае“. Жыцьцё жабрака, жыцьцё карчмы, жыцьцё ў замку—усё гэта нудныя песьні, ад якіх уцякае Сымон, „сам ня ведаочы куды“. Усё гэта кругі, праз якія праходзіць Сымон, будучы гнаным бядотаю, няйменьнем месца на зямлі сярод людзей для чалавека з чуткаю душою, для чалавека, што радзіўся, каб казаць людзям пра прыгожасць прыроды, пра тое, як можна жыць на зямлі. Але ня ўсё цёмна ў гэтых кругах. Цёмны

толькі самы кругі на съветлым і поўным прыгожасці фоне прыроды. Пасучы яшчэ авечкі (круг жыцьця дома), Сымон спаткаў дзеда Курылу, які адгадаў у ім талент музыкі і перадаў яму съпярша дудку, а потым і скрыпку. У круге жыцьця з жабраком Сымон спатыкае чулую дзяўчынку Ганну, вобраз якой ужо ні на момант не пакідае яго і дае яму сілы ўсё зносіць. У круге жыцьця ў карчме Сымон спатыкае Яхіма, у замку—дзеда Данілу. Прауда, усе гэтыя вобразы выяўлены эскізна і як-бы ня зусім дарысаваны, але ўсё-ж і ад іх ужо вее новай песніяю. Гэта вобраз людзей, у якіх перад усім ёсьць душа, якія жывуць пачуцьцямі і жывымі думкамі. Гэта ужо тая песнія, якая вабіць да сябе Сымона, але ня можа цалком захапіць, будучы апранутаю ў старую кару. І толькі з Ганнаю, як падае ў канцы поэмы поэта, Сымон пачаў новы, другі круг жыцьця, толькі яе ён ня кідае, толькі ад яе не ўцякае. На гэтым апускаецца заслона. Ці ўцёк Сымон ад нуднай песні жыцьця, якое беднатою гоніць з дому, якое прымушае даведацца і долі жабрака, і долі паслугача ў карчме, і долі забаўніка ў замку, невядома. Адно толькі ёсьць—гэта новая песнія, песнія Сымона Музыкі, якая гаворыць аб тэй супярэчнасці, што ёсьць у жыцьці між таленавітаю і чулаю асобаю (а асоба гэта ўвесь беларускі народ па азначэнню А. Гаруна) і тымі парадкамі і ўмовамі жыцьця, у якіх нарадзілася і жыве гэта асоба. Гэта песнія гаворыць аб тым, што песніяру-музыку няма месца ў кругах паднявольнага жыцьця.

Сымон Музыка—гэта вобраз беларускага поэты-адраджэнца, які сваю энэргію пяснярскую аддаваў перад усім на змаганьне за нацыянальную і соцыяльную съядомасцьца працоўнага люду беларускага, а таму і тварыў адпаведную песнню ды сам пракладаў ёю „пяснярскую каляіну“ ў жыцьці. Сымон Музыка гэта вобраз багацьця „свежых крыніц“ беларускай вёскі, якія гарыць жаданьнем вясны, „людзям бліскучай зоркай у іх цемрадзі зазъязць і сказаць ім, як шчасліва можна жыць і на зямлі“, гарыць красою адбітых у іх глыбі зор і „бязьмежжа горных съветаў“, будучы абмяжованы берагамі рэальнага штодзеннага клапатлівага жыцьця. Жыцьцё-ж гэта—як-бы кусты на ўлоньні прыроды, але кусты лазовыя, у якіх свой лад і строй, што вымагаюць ад усякага, хто зъяўляецца ў іх, дапасаваньня да сябе, але не наадварот. Так пабудована і поэма.

Вёска з яе бядотаю, у якой раджаецца Сымон, у якой праходзяць яго дзіцячыя гады, і якая яго праганяе—гэта першы куст, які ў пэўнай меры адбівае сабою шырокое соцыяльнае зъявішча: выкіданьне вёскаю „лішніх душ“, нараджэнье пролетараў у выніку павалічэння сям'і пры нязменнасці зямлі, на якой працуе і якою жыве сям'я. Адгэтуль пачынаецца вандраваньне па іншых кустох.

Жабрак-профэсіянал, калі льга так азначыць яго, які эксплойтует Сымона, іх цеганіна ад вёскі да вёскі, у якой спатыкае Сымон розных людзей і сярод іх Ганну, вобраз якой „ад усіх ясьней-ярчэй зъязў, бы зорачка ў тумане, мілым усьмехам вачэй“—гэта другі куст жыцьця, які сымболізуе сабою „падарожных“ у жыцьці, гатовых зарабляць-жабраваць чужым дарам, гатовых на няшчасці будаваць свой нікчэмненькі дабрабыцік і нажываць капитал.)

Карчма, куды пападае Сымон, уцёкшы ад жабрака, з вядомым Шлёмкаю, які—„як-бы ты ні быў з ім груб—і пасудзіць і парадзіць ды і выпіць даць ня скуп, абы толькі былі гроши, няма грошай—напавер,—адным словам жыд хароши, толькі й ты яму адмер“/ карчма з сваім брудна-дробным рахункам, з сваім „правамі, звычаем і ўрадам“, карчма, што друзіць талент „на пыл“ і робіць з мастака рамесь-

ніка, жывым уганяе ў магілу—гэта трэці куст жыцьця, што сымболізуе сабою пусьціўшых карэнныі пры дарозе)

Замак, куды забірае Сымона князь, пачу́шы яго граньне ў лесе, як Сымон уцёк з карчмы, замак з яго надворным бляскам пазалоты і галотаю, што „сланеца каля плota, у гразі яна ляжыць”, замак з пустэчаю ўнутры ад перасычэння, які вось Сымона бярэ „для панскае ўцехі і для забаўкі паноў—гэта чацверты куст, што найяскравей адбівае сабою падзяленьне людзей на два няроўных станы: пануючых і падняволеных”

(Уцякае Сымон і з гэтага куста і прыходзіць у пяты, дзе жыве яго любая Ганна, якую сілаю свайго каханья і граньня на скрыпцы вяртае да жыцьця.) На гэтым заслона ападае. Апошні куст сымболізуе нараджэнне новага ад злучэння дзвех стыхій—песьні і каханья на родных каранёх, з якіх пачатак і новага куста, куста кветак роднай краіны. Сымон ня мог разьвіца ў першым кусьце, дзе вырас, ня мог ён і прышчапіцца на тых кустох, на якія ўскідала яго жыцьцё, „бо ён прыроджаны пясьніар”, як харктарызуе яго поэта, і пачынае сабою новы куст жыцьця, ён пачынае новую каляіну, каляіну пясьніарскую ў жыцьці сярод кустоў лазовых. „Панёс ён людзям песень дар—агонь душы і сэрца жар, панёс пясьніарскай каляінай”. Толькі багацьце душы, толькі вялікая сіла імкнення, якая здолела перацярпець столькі на сваім жыцьці і вынесці свой дар незаплямленым і непадружаным на пыл, не разъмененым на дробную монэту, за якую можна было што-хаця купіць, нават і белы пірог з панскага стала ў замку, толькі нязменнасць самому сабе, толькі моц тэй акавіты, якая цякла ў яго жылах ад родных каранёў, толькі моцнае каханье лілеі—Ганны (сымболічны вобраз маладой Беларусі), толькі ўсё гэта дало магчымасць Сымону выжыць і зацвісьці кветкаю на задумна-маўклівых палёх Беларусі, толькі яно здолела даць пачатак новай каляіне ў жыцьці беларускіх працоўных мас. І вось Беларусь работніцка-сялянская мае Сымона рэальнага ў постасі пляяды поэтаў-адраджэнцаў. З нуднай песьні нарадзілася першая радасць—пачатак мастацкай літаратуры беларускай.

## III

...І выхаду шукаў  
Адбітак родных зьяў  
У словах-вобразах. у песьнях вольна-плынных.

Я. Колас—Прысьвечаныне да „Сымона-Музыкі”.

„Сымон Музыка”, найлепшая поэма з творчасці Якуба Коласа, каштоўна ня толькі як мастацкае выяўленыне вобразу пясьніара-герою адраджэнскага кругабегу ў гісторыі беларускай літаратуры. Каштоўна гэта поэма, як выражэнне ў мастацкай форме коласаўскага вопыту жыцьця, коласаўскага ўспрыяцця съвету і яго разуменя. Каштоўна яна таксама яшчэ і тым, што ставіць сабою шмат проблем рознастайнага харктару, вывучэнне і разгляд якіх складае задачу крытыкі.

У першую голаў поэмаю ставіцца проблема мастака, як адбітка „родных зьяў”. На пытаньне, што такое мастак, Якуб Колас поэмаю „Сымон Музыка” адказвае, што гэта асоба перш за ўсё і асоба з асабліваю псыхічнай організацыяй, а ня звычайнаю. Гэта організацыя надзвычайна тонкая і празрыстая, дзякуючы чаму яна надзвычайна чулая і здольная рэагаваць на самыя нязначныя і няпрыкметныя зрушэнні зыне яе. Пры гэтым яна рэагуе заўсёды ў адным і тым-же кірунку ў тым сэнсе, што, застаючыся зьнешняга боку ўзглядна спакойнай, яна

ўбірае ў сябе ўсё сваім нутром, каб потым перапрацаваўшы яго ў сабе, аддаць зноў съвету гукамі музыкі, або словам-вобразам, або песьняй, аддаць яго, кожучы словам Багдановіча, жомчугам, у які ператвараецца сілаю пачуцьця нават грубы кавалак жыцьця. Быць можа, толькі дзякуючы гэтай уласцівасці, што не дазваляла музыку кінуцца ў жыцьцёвы штодзенны вір дзеля рэальнага з ім змаганьня, Сымон пралажыў у жыцьці сваю „пясьнярскую каляіну“, вышаўшы цэльным і целым з жыцьцёвых кустоў лазы, быльніку і чарнобылю. Словам, мастак па Коласу—гэта як-бы асаблівы тып чалавека. Такі погляд на мастака выказвае і Луначарскі, калі зазначае: „Надо помніць, что художник—это особы тип человека“<sup>1)</sup>. І Я. Колас сваёй поэмаю съцвярджае, што гэтакія людзі ёсьць і ў Беларусі, пачатак свой яны бяруць у беднай вясковай хаце і вынесць шмат гора, пакуль выходзяць на „пясьнярскую каляіну“, яны ў роўнай долі з вясковым пролетарам. Вось адна з родных зьяў, што знайшла сабе адбітак у Коласа і выявілася ў слове-вобразе „Сымон Музыка“.

**2** Гэта зьява адказвае і на другое пытанье, ці можна зрабіцца мастаком. Колас пра Сымона кажа, што ён „прыроджаны пясьняр“, і тым самым адказвае, што мастаком трэба радзіцца, а зрабіцца ім нельга. І тут выплывае новае пытанье, як-же пазнаць „прыроджанага песьняра?“ Колас адказвае—па яго песьнях, як познаны быў музыка ў Сымоне і Курылам, і жабраком, і Шлёмаю, і Яхімам і панам-князем, і дзедам Данілам, і Ганнаю...

**3** На пытанье аб месцы песьняра ў жыцьці Колас сваёю поэмаю кажа, што ён ва ўмовах падняволънага жыцьця ня мае прытулішча, дзякуючы толькі таму, што радзіўся ў сялянскай беднай хаце і застаў на зямлі ўжо ўсё разъмяркованым і распародкованым, знайшоў людзей ужо з пэўнай доляй. Гэта з боку соцыяльнага. Па тым-же, якое значэнніе мастака ў жыцьці людзей, яму належыць месца цэнтральнае, месца таго вузла, што злучае ідэальнае з рэальным, месца перадатчыка ідэальнага ў рэальнага, месца тых ніцей, што „злучаюць гук пярунаў з немым голасам цішы“. Мастак гэта ключ, што адмыкае съвет ідэальнага і пускае яго акавіту ў съвет рэальнага. Пясьняр—гэта тая існасць, праз якую дух сусвету з духам луцьцца зямлі.

**4** Поэмаю „Сымон Музыка“ ставіцца пытанье і аб процэсе творчасці, як процэсе, які адбываецца ў часе і вызначаецца трывама момантамі: зьбіраньнем скарбаў з самых рознастайных крыніц жыцьця і прыроды, перажываньнем гэтага скарбу „у сэрцы“ поэты („у сэрцы перажыты і росамі абмыты дзяньніц маіх“...) і нарэшце выхадам гэтых „абмытых росамі дзяніц“ скарбаў у „словы-вобразы, у песьні вольна-плынныя“. Словам, творчасць—гэта вялікая ўнутраная праца пачуцьцяў, думкі і волі, праца над успрынятым зыне праз адчуваньні, накірованая на ператварэнье яго ў слова-вобраз ці вольную песьню.

Азначанымі пытаннямі далёка ня вычэрпваюцца ўсе пытаньні, што ставяцца і так ці йначай развязваюцца поэмаю „Сымон Музыка“. Уважлівы чытак знойдзе ў ёй мастакае выражэнне пытанняў і філёзофскага, і эстэтычнага, і псыхолёгічнага, і соцыяльна-нацыянальнага парадкаў як адбіткаў „родных зьяў“. Пытаньні гэтых ў большасці ня новыя, але нова і цікава іх пастаноўка і іх мастакае выражэнне, што можа быць стымулам дзеля спэцыяльных досьледаў і пачаткам філёзофскіх шуканьняў на беларускай глебе. Вось для прыкладу скажам, хоць-бы пытанье аб магчымасцях познаньня і яго шляхах. Сымон Музыка па аналёгіі з сабою, з сваімі ўнутранымі псыхічнымі процэ-

<sup>1)</sup> „Вопросы культуры при диктатуре пролетариата“—Зборнік 1925 г. стар. 115.

самі заключае аб існаваньні ўнутранога жыцьця ўва ўсім, што яго акру-  
жае: і ў жывой і мёртвай прыродзе. Рэальнае веданье Сымона яму / 5  
кажа, што, не гледзячы на адсутнасьць з яго боку зынешняга выра-  
жэнья, па якім-бы людзі маглі пазнаць, што робіцца ў яго нутры,  
у яго ня спыняеца жыцьцё, у яго ёсьць і думкі, і адчуваньні, і ім-  
кненіні / Адгэтуль па аналёгіі з сабою Сымон заключае ці, як ён сам  
выражаеца, „так адчувае“, што і тое, што маўчыць, мае ў сабе жыць-  
цё. / Гэта фактычна адчуваньне сілы ў магчымасцях, у потэнцыі.  
І гэта адчуваньне дае багаты матэрый для яго выабражэнья і ства-  
рэнья сапраўды мастацкіх образаў, образаў жывых, лёгкіх для  
ўспрыяцца ўсякага чалавека) Сымон ведае, што зыкі яго граньня, якія  
ў час ігры разносяца ў просторы, ідуць ад яго нутра, з яго самога,  
адгэтуль уяўленьне аб тым, што і зямля таксама жывая і ўсё, што  
з яе—„краскі, дзерава, трава“—гэта знадворнае выражэнье яе нутра-  
ной існасьці, гэта імі зямля гаворыць съвету, гэта імкненіні „яе духу  
лучыцца з духам сусьвету“. / Такім чынам, у Сымона жыве пачуцце  
ці адчуваньне, што ня ўсё тое, што үспрыймаеца зынешнімі адчу-  
ваньнямі, што ня ўсякі зынешні вобраз тэй ці іншай рэчы адпавядает  
сапрауднасьці, і што чалавек, які судзіць аб зъявах ці рэчах толькі па  
іх зынешнему выглядзу, толькі па ўражанью ад зынешніх адчуваньняў,  
памыляеца. Каб ведаць сапраўды ту ю ці іншую існасьць, апроч адчу-  
ваньняў патрэбна яшчэ й работа думкі і, па Сымону, патрэбна разу-  
меньне мовы, зъяў і рэчаў. )

Тое-ж у думках і Дзеда Данілы. Па яго уяўленьню: на съвеце / 7  
ёсьць шмат загадак, ключы ад якіх у іх прыметах і знаках. Каб разга-  
даць загадкі, трэба адгадаць гэтыя прыметы і знакі розумам. Гэтыя-ж  
знакі ёсьць ува ўсім у прыродзе. Розум-жа і служыць, каб „позна-  
рана зыняць няведенія пячаць, а той напіс няучытаны раствумачыць,  
адгадаць“ / Трэба зыняць „уладу нейкіх слоў“, што засланяюць съвет  
ад людзкога вока. А фактычна ўсе загадкі ў тым, што Даніла ня ведае  
рэальных насіцеляў тэй сілы, што можа рэалізаваць і яго імкненіні  
і жаданьні. Адчуваць, што гэтыя сілы ёсьць,—Даніла адчувае, і гэта  
адчуваньне ажыцьцяўляе ў постасці нявіднай рукі і нечага розуму, што  
сочаць праўду на зъяме. Ня ведаючы рэальнага ажыцьцяўленія гэтых  
сіл, Даніла творыць для сябе гэту рэальнасць і кажа Сымону пра  
замак: „... людзі-практыкі ня лгуць: чыесь рукі сеці вяжуць і на замак  
іх нясуць. Не дарма-ж гудзе сякера; чуе парк тут свой канец“. Гэта  
хутчэй не пазнаньне аб'ектаў, а самапазнаньне і аб'ектывізацыя пазна-  
нага ў сабе самым.

| Ставіцца ў поэме і пытаньне аб чалавеку наогул, яго дачыненьні  
да съвету і яго значэньні ў съвеце, аб сэнсе жыцьця, аб сувязі эстэ-  
тычнага з этычным, аб тым, што эстэтычнае ёсьць пачатак і этычнага. / 7  
Ня будзем пералічаць тут усіх пытаньняў, якія ўзынімаюцца поэмаю  
„Сымон Музыка“ і развязываюцца памастацку. Ужо й зазначанага до-  
сыць, каб уявіць сабе, з якой глыбінёю і шырынёю үспрыймае Якуб  
Колас жыцьцё і съвет. Аб гэтай-же шырыні і шырыні мастацкага вы-  
яўленія гаворыць яшчэ і тое, што Якуб Колас малюе самыя розна-  
стайныя зъявы жыцьця і прыроды ды імкненца да выяўленія ў сва-  
іх творах шматвобразнасьці жыцьця. Так, і ў „Сымоне Музыку“ чы-  
тач разам з Сымонам жыве ў рознастайных абставінах і кругах жыць-  
ця, бачыцца і знаёміцца з рознастайнымі праявамі съвету і жыцьця  
людзей, пачынаючы, ад жабрака да князя, хоць праўда й не заўсёды  
ў поўным іх выяўленыні, але ўва ўсякім разе ў такіх праявах, што  
даюць паставу судзіць аб асобах у асноўных іх рысах, а што галоў-  
нае, даюць зъмест для глыбокіх перажываньняў.

✓ *Багаты адбітак родных зъяў, у музычным слоўна-вобразным выяўленын! Гэта багацьце прымушае часта нават зварочваца за дапамогаю да аллегорыяў-сымболяў, хоць аднак-жа нельга сказаць, каб яны абагачалі мастацкае выяўленыне „родных зъяў“. У лепшым разе яны або тлумачаць або ўзмацняюць той ці іншы вобраз, аслабляючы разам з тым адчуваньні, выкліканыя дзеяйнымі ці то асабовыми вобразамі людзей. Справа ў тым, што аллегорыі—гэта не для пачуцьця, а для розуму. Гэтае-ж багацьце выліваецца і ў лірычных адступленьнях у поэме, у якіх Я. Колас выяўляеца ўса ўсёй сваёй сіле мастака.*

✓ *Разам з тым гэтыя адступленыні ѹ аллегорычныя вобразы кажуць і яшчэ пра адзін бок. Багацьце адбітку родных зъяў—багацьце перажываньня ѹ ад іх, як-бы не знаходзіць яшчэ ѹ мастацкай скарбніцы свайго часу удосталь эпічных сродкаў і вобразаў жыцьця для эквівалентнага сабе выяўленыня, а таму змушана выразіцца або настроем у лірычных, поўных сілы й пачуцьця, аўтарскіх адступленьнях, або ѹ аллегорыях, часам падыхаючых і нейкай баечнай штучнасцю і як-бы змушанай нацягнутасцю пры паўтарэньях аднай і тэй-же думкі.*

✓ *Хоць і ѹ розных аллегорычных віратках. Такое выяўленыне роўназначна прыметам і знакам дзеда Данілы, якія чакаюць адпаведнага сабе ажыцьцяўленыня ѹ рэальных зъявах, каб потым быць сабранымі для мастацкага выяўленыня. Тлумачэныне такому зъявішчу бязумоўна патрэбна шукаць, з аднаго боку, у біографіі поэты, а з другога, у тых соцыяльна-культурных абставінах, ѹ якіх жыў і матэрыйл для свае творчасці чэрпаў поэта. Беларуская грамадзкасць пары адражэнія—гэта была яшчэ грамадзкасць „юнацкая“. Юнацкаю яна была ня толькі па ўзросту дзейных сіл адражэнія, але й па гадох гісторыі самога адражэнія. І ёсьць ведама, што не выпадкова Я. Колас і за героя сваёй поэмы бярэ музыку—юнака, якому дзед настух перадае дудку ѹ скрыпку. Дзякуючы гэтай моладасці героя, часам кідаеца ѹ вочы і мастацкае выяўленыне зъяў „паюнацку“. Няхай крыху рызыкоўнае параўнаныне, але-ж і нашаніўскай пары ѹ спадчыну перадаў бацька беларускага адражэнія Ф. Багушэвіч дудку, смык і скрыпачку (зборнікі поэзіі), у якія сам Багушэвіч увайшоў сваёй душою.*

✓ *Характэрным у коласаўскім мастацкім выяўленыні „адбітку родных зъяў“ зъяўляеца яшчэ і тое, што ўсе гэтыя зъявы падаюцца ѹ статичным разрэзе, праз якія Сымон Музыка (дynamічны вобраз) толькі праходзіць, пападаючы ѹ іх неспадзянавана для самога сябе, іх пазнаючы і ад іх адыходзячы, ня гледзячы, нават, на тое, што ня ўсё было цёмным „зло-маўклівым і гнеўна-абурлівым“ у гэтым жыцьці. Ня гледзячы на тое, што ѹ карчме быў Яхім, што ѹ замку быў Даніла, Сымон толькі любіць іх выслушоўваць, у іх ён як-бы вучыцца разуменію жыцьця, але ня можа з імі злучыцца так, каб наважыцца да актыўнай якой дзейнасці, апроч толькі аднаго—гэта ўцяканыня з карчмы па прыкладу Яхіма, а з замку ўжо па нарадзе і пляну з Данілам. Да аднаго толькі ляжыць душа Сымона, да чаго ён імкнецца ўсёй сваёй істотай—гэта прырода і каханая Ганна. З Ганнаю-ж ён, па заключным паведамленыню поэты, пашоў і „пясьнірскай каляінаю“, а хіба ѹ нашаніўскую пору ня моладзь была тым полем, якое займалася руњнью нацыянальнага і соцыяльнага ўсъведамленыня. Толькі яна і была тэй сілаю, апораю і натхненьнем, якое жывіла адражэнскія сілы. Падобна таму, як Сымон пазнае радасць і красу жыцьця толькі ѹ сугляданыні прыроды, у каханыні ды песні, а смутак у соцыяльным жыцьці, у пазнаныні яго ўмоваў і быцьця, так і ѹ песнях поэтай-адражэнцаў сум і туга там, дзе яны выяўляюць рэальнасць жыцьця, і гэтым сумам нярэдка спавіваеца ѹ радасць хараства прыроды і чараў каханыня.*

Характэрна таксама і тое, што йгра Сымона пакідае выяўленым у поэме сълед толькі ў Ганны, толькі гэта апошняя ад ігры Сымона вяртаеца да жыцця. Апроч-жа гэтага, яшчэ ў замку яго йгра выклікае ад пана напамінанье Сымону аб прытрымліваньні языка, абытых, што „раз мужык—будзь мужыком, маеш хлеб—і жуй цішком, будзь даволен сваёй доляй“. А ўрэшце выпадкаў апроч прызнаньня за Сымонам таленту, яго песня падае ў кусты родных зьяў, як новае і нячуванае насенне. У поэме, апроч момантаў непасрэднага ўзьдзеяньня музыкі ў часы ўзьнятае ігры, не выяўляеца дзейнасьць песні ў часе, не выяўляеца, ці іначаца людзі дарог, карчмы, замку... ад сымонавай песні. Пакуль што заслонна апушчана на статычнасці зьяў: жабрак застаеца жабраком, карчма—карчмою, замак—замкам... Толькі Ганна адыходзіць сілаю песні сымонавай ад няпрытомнасці, у якую ўпала яна, гданая прасьледваньнем Дамяніка. Але насенне кінута ўва ўсе куты. Сымона чулі ўсюды... і ёсьць ведама, што толькі час выяўляе лёс песні ў тых кустох і прасторах... А гэта абавязвае ўжо поэтаў рэволюцыйнай сучаснасці падслухаць рост песні-музыкі і выявіць сваімі творамі яе лёс і гісторыю ў сучасных „родных зьявах“...

## IV

І гэты скарб...  
Для вас, душою чулых,  
Як доўг, як дар,  
Дае пясьніяр.

Я. Колас. З прысьвячэння „Сымона Музыкі“.

Якое-ж значэнне поэмы „Сымон Музыка“? Якая каштоўнасць гэтага дару?

У разьвіцьці беларускай поэзіі „Сымон Музыка“ першы монументальны вершаваны твор.) Але не монумэнтальнасцю выяўляеца каштоўнасць поэмы. Уся веліч „Сымона Музыкі“ ў тым, што гэты дар зьяўляеца адраджэнскаю нацыянальную поэмаю творча-мастакага духу беларускага народу (у постаті яго працоўнага сялянства). Карэніні гэтай поэмы йдуць глыбока ў нетры беларускай народнай вуснай творчасці. Іх пачатак там, дзе канчаеца народная казка „Музыка ў чэрці“—казка, якая па сіле творчай магутнасці і глыбіні сваёй ідэі, не саступае выдатным творам прыгожага пісьменства дзе-якіх народаў, нават, і Заходній Эўропы. Іх пачатак там, дзе разыліта ў прасторах мяккая краса простай, але рознастайнай звычайнасці беларускай прыроды, на ўлоньнях якой выхавалася ў цяжкіх паднявольных соцыяльных умовах сваясаблівая культурнасць „простага люду“, працоўных сялянскіх мас калісць „забранага краю“ з адвечным імкненнем „да сонца і зор“. Іх пачатак там, дзе высьпелена надзвычайная асабовая адзыўнасць на самыя няпрыкметныя, здавалася-б, зьявы сілы, пачуцьця, думкі і красы. і як „Фауст“ Гётэ—гэта трагэдый духу мыслі, што сваімі карэнінімі выходзіць з глыбінь народнай легенды, так і „Сымон Музыка“—як „казка жыцьця“ эмоцыянальнага духу, духу творча-мастакага не забудзенца сярод народаў, што ўзыняліся і ўзынімаюцца да вольнага жыцьця на калісьці „забраных краінах“ у імпэрыялістычнае ярмо, разьбіўшы Каstryчнікам гэта ярмо. Там, дзе растуць і будуць расьці каласы, там і „Сымон Музыка“ будзе вольнаю песняю-гімнам росту гэтих каласоў, бо ў ёй цякуць, зыліўшыся ў адну крыніцу, жывыя воды і з нетраў народнай творчасці, нетраў народнага духу-формы, і з патайных куткоў рэальнай прыроды ѹ жыцьця „забраных краёў“, краёў, што ня ведаючы пладоў

„цывілізацыі”, здолелі ў сабе захаваць багатую формальную (духоўную) культуру, яе высьпеліцу у адменных колерах звычайнай, але рознастайной красы прыроднай. Крыніца геная не ўвабралася ў саёты й ідвабы, у званочкі, браскоткі й бліск „цывілізоване” поэзіі. Яна знайшла сваю самабытную культурна-мастацкую форму адзінства „рэалізму” і „романтызму”, якое льга адзначыць як адраджанізм. „Сымон Музыка” ў сваёй трэцяй рэдакцыі названы аўтарам поэмаю, але гэта поэма ўжо не старога разуменьня, як аб ёй трактавалася ў старых тэорыях славеснасці. Гэта поэма новага разуменьня, паняцьце з новым зъместам, якое вызначаецца фактам „Сымона Музыкі”. Яна зъмяшчае ў сабе ня выключна эпічныя элемэнты, але поруч з імі, а таксама шчыльна зъліваючыся з імі ў адзінства і элемэнты лірычныя, драматичныя, народна-песенныя і баечна-казачныя. Ня зусім выпадкова, што гэта поэма самім поэтам у першай рэдакцыі называлася дзеля азначэння жанравасці „казкаю жыцьця”. З рымічна-стылістычнага боку яна вызначаецца мяккаю, лёгкаю і плаўнаю музычнасцю вершу, плястычнасцю і ярка-адчувальнаю жывізною вобразаў. З боку композыцыйнай структуры пяцёхпляўсткавай прыроднай (як будова красак, каласоў, дарог), архітэктурнасцю будовы з арнамэнтам „запевак”, „прыпевак”, „заставак” і „канцовак”, як надворнай, так нутраной суразмернасцю і стройнасцю разьмеркаваных частак, вобразаў і ліній у цэльым з натуральным ступнёвым узьніманьнем уверх, з такім узьніманьнем, як „каленцавы” рост коласу. У сваёй будове поэма вызначаецца строгім лікам пяцёхпляўсткавасці і пяцёхлінейнасці. Сярэдзіна гэтых пяцёх ліній, пяцёх каласоў у поэме, вобраз Сымона, які ўзьнімаецца ў высь, як-бы расьце праз нутро пяцёх „каленцаў”, пяцёх відочных зъяваў, з першага—пастушком—самародным музыкаю, з другога—жабраком-музыкаю, з трэцяга—парабкам-музыкаю, з чацвертага—панскім слугою-музыкаю і з пятага—вольным песьняром-музыкаю. Поруч з гэтай лініяй узьнімаецца вакол яе яшчэ чатыры: а) лінія каханья (Ганна), якая таксама праходзіць пяць „каленцаў” у спатканьнях Сымона з Ганнаю (хата бацькоў Ганны, сад, лес, сон і яўзноў у хаце Ганны—моманты спатканья), б) лінія жыцьцёвай рэальнайнасці (пабытавая лінія штодзеннага жыцьця), в) лінія жыцьцёвай ідэальнасці (песьні, каханье, хараштво прыроды, ігра, думкі-лятуценіні) і г) лінія самога поэты. І гэта нутраная будова адпавядае і надворнай: поэма складаецца з пяцёх часцей з пяцьма разьдзеламі ў кожнай. Вось беларуская клясычнасць „казкі жыцьця”! Клясычнасць падобная трохчэлеснай клясычнасці ў будове „боскай камэдыі” Данте па сваёй ідэі колькаснай суразмернасці і колькаснага самавизначэння! Клясычнасць дарожкі, пра якую ў адным з ранніх вершаў Я. Колас казаў „у пяць нітак лягла цьмяна... тканка ног і кола!” Так „ дух сусьвету з духам лучыцца зямлі”... Праз гэта поэма „Сымон Музыка” ісьціва нацыянальная поэма творча-мастацкага духу Беларускага народу ў асобе яго працоўных мас. Яна для далейшага развіцця беларускай поэзіі прыгожы ўзор мастацкай будовы твораў, узор мастацкага выяўленья і выражэнья шырыні й глыбіні жыцьця, а яе творца—узор поэты-мастака з широкім,—па абхвату зъяў,— і глыбокім,—па прасячнасці іх сваім чуцьцём,—прыняцьцем жыцьця і ярка выражаным асабовым асьвятленьнем яго ў духу народнага беларускага съветаразуменьня і агульналюдзкага імкненія да ідэальнага жыцьця, імкненія ў высь.

„Сымон Музыка” гэта найлепшы і найкаштоўнейшы дар Якуба Коласа маладой беларускай мастацкай літаратуры ад адраджэння, дар, які ніколі не памрэ ў народным сэрцы там, „дзе сам народ-песьняр”.